



ГАХОВІЧ ВАЛЯНЦІНА ГЕОРГІЕЎНА -
Беларускі педагог. Народны настаўнік ССРСР.
Заслужаны настаўнік БССР. Былы настаўнік
руускай мовы і літаратуры сярэдняй школы
№3 г. Навагрудка

Унесла значны ўклад ва ўдасканаленне форм і
метадаў вучэбнай і выхаваўчай працы ў
школе. Падрыхтавала вялікую колькасць
навучэнцаў-пераможцаў і прызёраў
усесаюзных, рэспубліканскіх, абласных,
раённых алімпіяд і конкурсаў.

Абіралася намеснікам старшыні Камітэта Савецкіх жанчын.
Занесена ў Кнігу Славы Навагрудскага раёна. Пенсіянерка.
Пражывае ў г. Навагрудку



**ВЫСОКАПРААСВЯШЧЭННЕЙШЫ
ГУРЫЙ (АПАЛЬКА)** - Архіепіскап Навагрудскі
і Лідскі.

З 1996 года ўзначальвае Наваградскую епархію
Беларускай Праваслаўнай Царквы. Унёс значны
ўклад у адраджэнне духоўных традыцый
Навагрудчыны, ўмацаванне міжнацыянальнай і
міжканфесійнай міру і згоды.



КАСЦЮК МІХАІЛ ПАЎЛАВІЧ - Беларускі
гісторык. Акадэмік Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі. Доктар гістарычных навук.
Прафесар. Сапраўдны член Цэнтральнай
Еўрапейскай акадэміі навук і мастацтва,
Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі. Былы
дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі. Аўтар і рэдактар
шматлікіх навуковых выданняў па гісторыі
Беларусі.

Унёс значны ўклад у арганізацыю гістарычнай
навукі ў Беларусі, вывучэнне і захаванне

гісторыка-культурнай спадчыны Навагрудчыны.

Занесены ў Кнігу Славы Навагрудскага раёна. Працуе ў Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Ураджэнец в.Масцішча Навагрудскага раёна. Пажывае ў г.Мінску.



КАГАН ДЖЭК (ДЭЛЬ) - былы вязень Навагрудскага яўрэйскага гета, удзельнік партызанскага руху ў Беларусі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны 1941-1945 гадоў.

Арганізатар і актыўны ўдзельнік работы па ўвекавечанні памяці ахвяр фашыскага генацыду ў перыяд Халакоста ў Наваградку. Занесены ў Кнігу Славы Навагрудчыны. Ураджэнец Навагрудчыны. Памер у 2016 годзе.



НІКАЛАЕЎ МІКАЛАЙ ВІКТАРАВІЧ - Беларускі і расійскі гісторык, краязнаўца, культуролаг. Доктар філалагічных навук. Адзін з заснавальнікаў Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў Беларускага грамадска-культурнага аб'яднання ў Санкт-Пецярбургу. Аўтар шматлікіх навуковых прац па гісторыі Беларусі, Расіі, Польшчы, Украіны.

Працуе ў Расійскай Нацыянальнай бібліятэцы ў Санкт-Пецярбургу.

У дзіцячыя і юнацкія гады пражываў на Навагрудчыне. Унёс значны ўклад у вывучэнне гісторыі Беларусі і шэрагу замежных краін, вывучэнне і захаванне гісторыка-культурнай спадчыны Навагрудчыны, арганізацыю навуковых нацыянальна-культурных сувязяў паміж навукоўцамі і грамадскасцю Беларусі і Расіі.

Занесены ў Кнігу Славы Навагрудскага раёна.

Грамадзянін Расійскай Федэрацыі.

Пажывае ў Санкт-Пецярбургу.